

дешевых и частично бесплатных обедов, как правило, безработный до-плачивал к обеду 10—15 коп. Это мероприятие проводилось по всем округам, при чем в Гомеле и Минске были организованы специальные столовки. В остальных округах обеды отпускались в столовых ЦРК. В среднем в течение 8 месяцев обеды получало ежедневно около 2,000 чел.

Ночлежные дома для безработных также расширились и функционируют почти во всех более крупных округах, с пропускной способностью около 300 ч. в день.

В 1926-27 году впервые был применен новый вид помощи—выдача безработным денежной помощи при переезде для оплаты к выдаваемому бланку 50 проц. льготного проезда по железной дороге. Этим самым облегчалось передвижение в те местности, где имеется спрос на рабочую силу. На это мероприятие было израсходовано около 10.000 руб. Кроме того, выдано 2.915 литер на 3415 чел.

Денежные пособия по безработице от органов социального страхования в среднем получило 12.625 чел. безработных против 9315 чел. в 1925-26 году, рост на 33 проц. Всего выплачено пособия за год 1.500.000 руб., увеличение против 1925-26 г. на 50 проц.

Следует отметить, что в результате проведения вышеперечисленных мероприятий мы имели возможность оказывать систематическую помощь значительному кругу безработных и этим самым смягчить остроту и напряженность безработицы в 1926-27 году.

Зым. Прышчэпаў.

Задачы рэканструкцыі сельскай гаспадаркі ў сёлетнюю пасеўкмапанію.

Калі ў мінулыя пасеўныя кампаніі па сельскай гаспадарцы стаялі, галоўным чынам, задачы адбudoўчага харктару, дык у сёлетнюю пасеўную кампанію задачы дапаўняюцца цэлым шэрагам новых момантаў, якія даюць інакшую ўстаноўку ўсёй нашай аграрнай палітыцы, і ўжо пасеўную кампанію неабходна разглядаць, як першы пачатак практичнага ажыццяўлення вызначанага партыйным курсу па сельскай гаспадарцы. Апошнягоднія практика нашай працы па рэканструкцыі ўсіх народнае гаспадаркі паказала, што палітыка фарсіраванай індустрыялізацыі Савецкага Саюзу зьяўляеца мерапрыемствам зусім рэальным, і праз утварэнне вялізарных электрычных асяродкаў, праз адкрыцце новых буйных прамысловых прадпрыемстваў і пераабсталяванне старых каласальна пашыраеца тэхнічнай базы індустрыі, якая пачынае браць на бускір усе іншыя, больш прымітыўныя, галіны народнае гаспадаркі з тым, каб ператворам іх разам з гэтым змянцуць уперад па шляху да сацыялізму. Але практика паказала, што індустрыялізацыя будзе нармальнай развівіцца толькі пры тых умовах, калі ў належным напрамку будзе праходзіць і рэканструкцыя ўсіх сельскай гаспадаркі, якая займае першае месца пасля прамысловасці ў сістэме ўсіх народнае гаспадаркі. А між тым у працягу адбudoўчага пэрыоду сельская гаспадарка перафажна развівалася, як дробная індывідуальная гаспадарка, і, такім чынам, адбudoўчы працэс у сялянскай гаспадарцы праходзіў, галоўным чынам, на базе прымітыўнае тэхнікі.

Далейшае развязвіцца сельскае гаспадаркі на такім адсталым тэхнічным базізе, які будзе адпаведваць задачам індустрыялізацыі і сацыялістычнага будаўніцтва, бо спажывецкі запатрабаваныя вёскі ўжо каласальна пашырліся, і з кожным годам будуть расці запатрабаваныя прамысловасці і экспарту на прадукцыю сельскай гаспадаркі, і вёска без рэканструкцыі сельскай гаспадаркі можа зьявіцца тормазам нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Прыпомнім старыя часы. Як тады праходзіла развязвіцца ўсіе наогул народнае гаспадаркі? У той час капіталізм, як у прамысловасці, так і ў сельскай гаспадарцы, ствараў буйныя капіталістычныя прадпрыемствы, і цяпер, напрыклад, у такой краіне, як Усходняя Прусія, сельская гаспадарка ў сваёй абсалютнай большасці знаходзіцца ў руках аграрнай капіталістичнай, якая арганізавалі свае буйныя сельска-гаспадарчыя прадпрыемствы па прыкладу капіталістычнай фабрыкі, заводу. Такі лёс чакае сельскую гаспадарку кожнае буржуазнае краіны, пры тых умовах, што яна будзе развязвіцца пры капіталізме; на шляху капіталістычнага развязвіцца сельской гаспадаркі царская Расея ставіла аграрную палітыку Сталыпіна. Прагрэсіўна развязвіваючыся, капіталізм са ўсёй рашучасцю ліквідуе фэадальную тэхніку ў сельскай гаспадарцы: трохпалёўку, першынныя машины і прылады, і замяніе новай тэхнікай, навуковай арганізацыяй сельска-гаспадарчай вытворчасці, скарыстоўваючы для гэтага агранамічную наўку, хімію, тэхнолёгію, інжынэрную справу пры мэліорациях і г. д. Разам з гэтым і абышынны прычины землякарысганская замяняецца прыватнай уласнасцю на зямлю, і гэтым самым забясьпечвалася капіталістычнай канцэнтрацыя зямель у адных руках, якая праходзіла праз широкое масавае абезземельванье бядняцка-серадняцкага сялянства. Прымітыўная фэадальная тэхніка сельскай гаспадаркі і сама дробная сялянская гаспадарка, без яе капіталістычнай рэканструкцыі, не давалі магчымасці

разъвіаца капиталістычнай прамысловасці, і дзеля гэтага паралельна з ростам індустрыі праходзіла адпаведная рэарганізацыя і фэадальнай сельскай гаспадаркі.

Наша сацыялістычнае будаўніцтва праходзіць у зусім іншых умовах, і эта нашага будаўніцтва зусім інакшай. Капіталізм, утвараючы буйнае земляробства, праводзіў шырокое разарэнне, абезъзмельванье сялянства. Ён разараў цэлыя вёскі. Зусім інакшым шляхам праводзім арганізацыю буйнага сацыялістычнага земляробства мы: уцягваем самыя шырокія колы батракоў, беднякоў і сераднякоў вёскі ў арганізацыю гэтых новых форм гаспадаркі, арганізуем для гэтага большую дапамогу крэдитам, спэцыялістамі і іншым, з тым, каб самі працоўныя масы будавалі гэта зямляробства і праз яго паляпшалі сваё матар'яльнае становішча.

І для кожнага рабочага і селяніна павінен зьяўляцца аксіомай той прости факт, што дробная індывідуальнае сялянскае гаспадарка, як такая, ня можа зьяўляцца сталай базай для разъвіцьця наше сацыялістычнае індустрыі і ня будзе сталай падставай наогул для нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Ужо цяпер патрабуеца карэнная рэарганізацыя індывідуальнай сельскай гаспадаркі на новай тэхнічнай базе і ў новыя формы. Такімі формамі зьяўляюцца калектывізацыя бядняцка-серадняцкіх індывідуальных гаспадарак і ўцягванье іх у розныя віды кааперацыі, асабліва вытворчай. Сама індывідуальная сельская гаспадарка зьяўляецца ў сучасны момант прычынай, якая тармозіць палепшаньне наогул усе сельскіх гаспадаркі. Прывядзём прыклады. При арганізацыі кожнага сялянскага двара, як бы мала яго зямлі ні было, патрабуеца лабудаваць усе неабходныя будынкі, купіць жывыя і мёртвы інвентар, і, калі ўсё гэта спраўіць, дык палучаецца вялікая перагружанасьць невялікага зямельнага падзела капіталам, які не распраяняльна з вытворчага боку скарыстоўваецца. Самаму „культурнаму гаспадару“ паспрабуйце пры б. гэктараў зямлі ў кредит пабудаваць будынкі, купіць каня, карову, плуг, барану, малатарню і іншыя машыны, пракрэдытаўца яго насенінем, і кожны такі гаспадар, калі ў яго другіх прыбыткаў, акрамя як ад сельскай гаспадаркі, ня будзе, амаль што з выплатай кредиту не справіца, і гаспадарка ў яго будзе зьяўляцца дэфіцитнай. Акрамя таго, калі ўзімь ізлы шэраг буйных машын і прылад, як, напрыклад, малатарня, жнярка, трэйер, трактар, карыстаныне электрычнай энергіі, абсталяваньне малочайнай і іншым буйным інвентаром, дык ніводная, як бядняцкая, гэтак і серадняцкая, гаспадарка ў індывідуальным парадку ня будзе мець мажлівасці купіць гэты інвентар, а калі і купіць, дык ён пры малай колькасці зямлі амаль што круглы год будзе зьяўляцца беспрацоўным.

Вазьмече далей. Вырашчванье і утрыманье племяннікі жывёлы таксама надзвычайна цяжкае праводзіць у дробных індывідуальных сялянскіх гаспадарках, бо сама жывёла каштует дорага, і здабыць яе бядняцкай гаспадарцы цяжка, паставіць добрае харчаванье жывёлы пры беднасці гаспадаркі немагчыма, і па неабходнасці такім гаспадаркам прыходзіцца здавальняцца дрэннай і непрыбытовай жывёлай. Таксама вырашчванье сартавага насенія тармазіцца недахонам зямлі, і бывае часам, што бедняку нельга перайсці і да шматпольля з-за малазямельля. Усё гэта кажа аб тым, што палепшанье гаспадарчага становішча бядняцкага і серадняцкага сялянства, правядзенне перабудовы усе сельскай гаспадаркі магчыма пры шырокай калектывізацыі бядняцка-серадняцкага сялянства. А пры такім становішчы, калі бядняк сядзіць на індывідуальнай гаспадаркі, ён ставіць савецкую ўладу ў такое становішча, пры якім надзвычайна цяжка правесыці гаспадарчу дапамогу кожнаму бедняку, які глядзячы на тое, што большая частка дапамогі ўвесі час ідзе бяднейшаму сялянству. Цяпер, калі возьмем тую буйную вясковую беднату, якую мы ў свой час аб'ядналі ў калгасы, іх гаспадарчae становішча ўжо ў сучасны момант зьяўляецца куды лепшым. Дзяля гэтага практика дапамогі індывідуальнym

бядняцкім гаспадаркам і тым, якія аб'яднаюцца ў калектывуныя гаспадаркі, відаочна паказала, што толькі праз арганізацыю калектывуныя аб'яднанні ў мы будзем мець мажлівасць вывесыці беднату з цяжкага гаспадарчага становішча, у якім яна знаходзіцца пры вядзеныні індывідуальнай сельскай гаспадаркі.

Адбудовай новых фабрык і заводаў, вялізарным пашырэннем індустрыялізацыі Савецкага Саюзу савецкая ўлада мае мажлівасць палепшыць становішча пралетарыяту. Каб вывесыці з сучаснага гаспадарчага тупіку вясковую беднату, у якім яна зараз знаходзіцца, партыя ўжо дала катэгарычну дырэктыву правесыці дастатковы лік фінансаваньня мерапрыемстваў па калектывізацыі вясковай беднаты і серадняцкага сялянства. Бяднейшае сялянства і сераднякі, якіх больш ўсяго эксплатаўвала ў стary часы капиталістычнае систэмі і якія стаялі перад пагрозай поўнага абезъзмельнення ці закабалення, калі-б захаваўся капиталістычны парадак, павінны цяпер са ўсім рашучаць падтрымліваць лёзунг партыі па арганізацыі сацыялістычнага земляробства.

Для далейшага сапастаўлення супроць капиталістычна-кулацкіх тэндэнций на вёсцы з гаспадарчага боку неабходна беднякам і сераднякам праводзіць арганізацыю новага сацыялістычнага земляробства праз калектывізацыю і каапэраваньне. Такую ўстаноўку рашуча працоўдзіць партыя ў сваіх практычных мерапрыемствах па правядзеніі аграрнае палітыкі і бядняцка-серадняцкага сялянства павінна падтрымамаць яе, бо, толькі аб'яднаўшыся ў калектывуныя гаспадаркі, каапораваўшыся, магчыма па новаму перабудаваць і сельскую гаспадарку ў парадунаны з любой індывідуальнай гаспадаркай. Які-ж практычныя мерапрыемствы ў нашай аграрнай палітыцы правесыці, каб яны дапамагалі бедняку і серадняку пераходзіць да калектывуных аб'яднанняў? Да такіх мерапрыемстваў намі вызначаецца—усе бядняцка-серадняцкія гаспадаркі, якія аб'яднаюцца ў калектывы, павінны быць у тым жа гаду і у першую чаргу земляўпарадкаваны за кошт дзяржавы. Далей, з тae прычыны, што бяднейшыя сяляне маюць надзвычайна мала зямлі ў сваім фактычным землякарыстанні, нормы іх пры пераходзе да калектывуных форм павінны быць пашыраны ў парадунаны з індывідуальными гаспадаркамі, і пры самым земліўпарадкаванні ім павінны адводзіцца лепшыя землі. І каб самы пераход да калектывуных форм не тармазіцца тымі членамі зямельнага вобчаства, якія жадаюць застацца пры індывідуальным землякарыстанні, неабходна дазволіць любой меншасці зямельнага вобчаства, але ня менш як 5 дваром, без дазволу вобчаства ў любы час пераходзіць да калектывуных форм землякарыстання. Разам з гэтым неабходна забясьпечыць поўнасцю крэдитамі асабліва нанова арганізуемыя калектывуныя гаспадаркі, і ў сёлетнім годзе мы на гэту справу асыгноўваем кредиту 1.660 тыс. руб., між тым як у леташнім годзе было адпушчана значна менш.

Ужо звесткі ёсць, што цяга да калектывуных форм земляробства пашырліася, і сяляне выносяць пастановы, падаюць заявы аб арганізацыі калектыву, але месцамі гэтых матар'ялаў толькі прымяюцца, і нікіх пасыля канкрэтных мерапрыемстваў не працоўдзіцца. Такія адносіны да калектывізацыі неабходна разглядаць як крымінальную справу, і такое „спачуванье“ калектывізацыі пара зъяніць сур'ёзным дзелявым падыходам. Са ўсім рашучацьцю трэба на мясцох дабіца таго, каб па кожнай пастанове, па кожнай заяве сялян аб пераходзе іх да калектывуных форм земляробства адразу высылаўся туды арганізатор, інструктар, палітпрацаўнік, які-б дапамаглі практычна арганізаваць той ці іншы калектыв, бо бяз нашага практычнага ўзделу ў гэтай працы самому сялянству цяжка праводзіць арганізацыю новых форм земляробства.

Другой устаноўкай, якая да гэтага часу не стаяла так рашуча ў нашым сельска-гаспадарчым будаўніцтве, зьяўляецца індустрыялізацыя

сельскай гаспадаркі. Да гэтага часу наша ўвага была сканцэнтравана, галоўным чынам, на правядзенны земляўпардакаваныя, мэліорациі, агромерапрыемстваў. Усе яны, пры нядайным заняпадзе беларускай сельскай гаспадаркі, зьяўляюцца і надалей асноўныі мерапрыемствамі, але-ж у сучасны момант, калі пачаўся перыод рэканструкцыі сельскай гаспадаркі, і калі праз павялічэнне прадукцыі будзе павялічвацца яе таварнасць, мы становімся перад неабходнасцю індустрыяльнай пераапрацоўкі цэлага шэрагу прадуктаў, як, напрыклад, бульбы, якая амаль што ніколі ня будзе транспартабельнай у непераапрацованым выглядзе; пераапрацоўкі патрабуюць лён, фрукты, малако, мяса і іншыя прадукты. Такія індустрыяльныя прадпрыемствы даюць мажлівасць пераапрацаваць сырэвіну ўнутры рэспублікі, значна павялічваць прыбыток усёя народнае гаспадаркі скарыстоўваць беспрацоўных, адначасова развіваць таварнасць сялянскай гаспадаркі і гэтым самым павялічваць яе прыбыток; акрамя таго, ставіць у такую залежнасць дробную сялянскую гаспадарку ад індустрыяльных прадпрыемстваў, пры якой росквіт іх будзе залежаць ад працы прамысловых прадпрыемстваў. Пашиэрэнне прамысловых прадпрыемстваў у сельскай гаспадарцы ў дарэвалюцыйны час праходзіла надзвычайна хутка, і гэта быў прадпрыемствы, якія будаваліся выключна ў аштарніцкіх маёнтках у мэтах рэнтабельнага капіталістычнага разьвіцця сваіх гаспадарак і больш шырокай і інтэнсывнай капіталістычнай, заместа паўфэадальнай эксплатацый сялянства.

І цяпер яшчэ ўсім вядома, як на Беларусі ў старыя часы армія падзёншчыкаў, па некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, за трыццаць капеек у дзень працавала ў капіталістычных прадпрыемствах. Гэта быў ў сельскай гаспадарцы фабрыкі эксплётатыі ваколічнага бядняцка-серадняцкага сялянства. Будземы намі цяпер індустрыяльныя прадпрыемствы на індустрыялізацыі сельскай гаспадаркі пачалі і надалей будуць адыгрываць зусім інакшую ролю. Паном і капіталістам было карысна пакідаць бядняцка-серадняцкае сялянства жыць пры дробных мала прыбытовых гаспадарках з тым, каб лепш было эксплётаваць сялянства. Мы працуем цяпер над пабудовай новай, сацыялістычнай, гаспадаркі, і надзвычайна важным момантам у гэтай пераадбудове будзе зьяўляцца адкрыцце індустрыяльных прадпрыемстваў, бо яны павінны будуць пераапрацоўваць, галоўным чынам, прадукцыю сялянскіх гаспадарак, ад чаго таварнасць апошніх будзе пашырацца, і пад уплывам індустрыі сяляне пачнуть ужываць новыя лепшыя культуры, новыя мэтады апрацоўкі зямлі. Такім чынам, сучасная савецкая індустрыя будзе праводзіць рэарганізацыю і росквіт сялянскай гаспадаркі і шырокая палепшашца добрабыт бядняцка-серадняцкага сялянства.

Цэлы шэраг такіх прадпрыемстваў будзе будаваць дзяржава, і тут неабходна адэначыць, што да гэтага часу акругі і раёны не зразумелі вялікія задачы па арганізацыі прамысловых прадпрыемстваў па пераапрацоўцы сельска-гаспадарчых прадуктаў і належных мерапрыемстваў да гэтага часу не арганізавалі, між тым як уся мясцовая прамысловасць, акрамя камунальнай, павінна ў нашых умовах зьяўляцца прамысловасцю, якая будзе грунтавацца на сельска-гаспадарчай сырэвіне. Але разам з дзяржаўным будаўніцтвам прамысловасці нам, як мага шырэй, трэба праз каапэраванне сялянства разгарнуць адкрыцце такіх прадпрыемстваў і самім каапэраваным сялянствам; пакуль што гэта праца вядзецца толькі па малочнай гаспадарцы. Па пераапрацоўцы іншых прадуктаў нічога ня зроблена, і сялянскі капіtal да гэтай справы ня прызначні. У кожным раёне і акрузе неабходна вызначыць усе лішкі розных відаў сырэвіны сельскай гаспадаркі, і адначасова дзяржаўным установам і каапэраванаму сялянству пачаць будаваць розныя прадпрыемствы з тым, каб пашырыць тэмп рэарганізацыі і палепшаныя сельскай гаспадаркі. У сёлетнім годзе толькі па сельска-гаспадарчым крэдыце мяркуеца адпускіць 2.340.000 руб.

Задачы рэканструкцыі сельск. ісп. у сёлетнюю пасёўкампанію. 57

Кантрактация зьяўляеца новым момантам у аграрнай палітыцы, якому раней не надавалі нікага значэння, чаму і гэтыя мерапрыемствы ў леташнім годзе праваліліся, а між тым для таго, каб мець сталы ўплыв на сялянскую гаспадарку, каб таварная сырэвіна гэтых гаспадараў адразу паступала на фабрыкі і заводы, каб праводзіць рэгулярнае плянаваныне індывідуальнай сялянскай гаспадаркі, неабходна правесці шырокое контрактаванне з сялянствам на іх прадукцыю. У якасці таварных дішкаў ужо цяпер ёсьць цэлы шэраг прадуктаў, як, напрыклад, лён, бульба, фрукты, канюшына, лубін, гадоўля съвіні з бэконным адормам, гадоўля птушак, рыбы і г. д. Разам са снабжэннем сырэвінай фабрык і заводаў праз контрактацию магчымы пашырыць і экспорт розных сельска-гаспадарчых прадуктаў. Сёлета на Беларусі мяркуеца закантрактаваць:

КУЛЬТУРИ	Давесці	Маркуючы прадукты	Колькі будзе затрачана сродкаў
Канюшына	2,000 гект.	2,296 цэнты.	110,000 руб.
Сорадэла	300 "	147,6 "	9,000 "
Лубін	1,500 "	2,380 "	30,000 "
Карм. буракі	—	161 "	5,000 "
Лён-даўгунец	2,000 "	3,280 "	24,000 "
Пів. ячмень	800 "	393,6 "	16,000 "
Лён-валакно	20,000 "	43,000 "	540,000 "
Лён-семя	10,000 "	18,300 "	100,000 "
Бульба	6,500 "	300,000 "	227,500 "
Ячмень	3,000 "	15,000 "	48,000 "

На ўсё гэта асыгнавана 1.099.500 руб. Усё будзе залежыць ад месцаў, як практычна яны правядуць працу і гэтым самым пашыраць уязык сялянске гаспадаркі і прамысловасці. Хоць і няўдалы, але-ж вопыт мінулага году не павінен працаваць дарма, дыrekтыву партыі аб пашырэнні контрактациі і аб пасльпаховым яе гравядзеніі неабходна выкананаць. Сёлета трэба зылікідаваць тую асноўную бяду, што некаторыя раёны нават і ня ведалі, што ў іх праводзіцца контрактация, і, замест гэтага, зрабіць гэту працу масавай і папулярнай.

Арганізацыя сацыялістычнага будаўніцтва ў сельскай гаспадарцы і асабліва ператварэнні ў гэтым напрамку сельскай гаспадаркі будзе залежыць ад усебакога каапэравання сельскіх гаспадараў. Да гэтага часу мы ахапілі систэмай сельска-гаспадарчай каапэрацыі калі 37 проц. сялянскіх двароў, і, як задача, прад намі стаіць у бягучым гаспадарчым годзе давесці сучасны процэнт каапэравання на менш, як да 50 проц., па БССР. Пры гэтым нам асабліва неабходна пашырыць арганізацыю розных вытворчых відаў сельска-гаспадарчай каапэрацыі, а ў нас пакуль што з гэтих відаў невялікае разгортаўванне мае толькі малочная каапэрацыя. Што датычыцца такіх таварыстваў, як па садоўніцтву і агародніцтву, насеннаводных, бульбяных, ільняных і іншых, дык яны амаль што адсутнічаюць, і на мясцох нічога ня зроблена ў гэтых адносінах. Дыrektyvu партыі аб арганізацыі спацыяльных відаў каапэрацыі ў нашых умовах трэба разумець, што мы павінны ў бліжэйшы час утварыць такую мноштву сеткі нізовых малочных, насеннаводных, садова-агародных таварыстваў з тым, каб арганізаваць саюзы гэтых спацыяльных відаў каапэрацыі. З асаблівой увагай сёлета мы павінны аднесцісь да вопыту па арганізацыі пасяляковых каапэратывў. Неабходнасць іх выклікаеца тым, што ў нас шмат розных відаў сельска-гаспадарчай каапэрацыі, і калі селяніну ўва ўсе з іх запісацца, дык патрэбуета шмат сродкаў. Акрамя таго, ёсьць цэлы шэраг гаспадарча-каапэратыўных функцый, якія пакуль што магчымы і карысна скарыстаўваць толькі ў межах пасёлку. Да такіх функцый належыць арганізацыя машыннага, бычага, садова-агароднага таварыстваў і іншых, якія магчымы перадаць пасяляковаму таварыству. Разам

з гэтым таварыству будуць перададзены і цэлы шэраг гаспадарчых функцый арганізацыі шматпольных грамадзкіх садоу і інш. Разам з гэтым ёсьць цэлы шэраг відаў каапарациі, як малочная, крэдytная, сельска-гаспадарчая, таварысты па закупцы і збыту, якія выходзяць за межы пасёлку і павінны аб'яднаць цэлы шэраг пасёлкаў, вёсак, куды будуць уваходзіць і пасялковая каапаратыўства.

У перыод пасеўнай кампаніі фактычна вызначаюца посыпехі сельскай гаспадаркі на цэлы год, і дзеля гэтага вясновую сяйбу неабходна скрыстаць для арганізацыі сялянскіх мас на агульнае пашырэнне пасеўнай плошчы, рэканструкцыю сельскай гаспадаркі з тым, каб павялічыць у нашых умовах пасеу тэхнічных культур: ільну, канапель, бульбы, палепышы, харчове становішча нашай жывёлы праз пашырэнне палявога травасеву, распаўсяджаючыя канюшыну, віку, серадэлу і корняплоды. У сёлетнім годзе мы вызначаем пашырэнне агульной пасеўнай плошчу ў сяродні пасеўнай кампаніі на 2 проц. і адначасова з гэтых пашырэння пасеў тэхнічных культур на 11 проц., бульбы — на 7 проц. і палявы травасеву на менш, як на 25 проц. Такія вызначанні намі задачы зьяўляюцца надзвычайна скромнымі; напрыклад, пасеўная плошча павінна пашырыцца больш пры сучасных нашых мерапрыемствах па рэканструкцыі сельскай гаспадаркі, калі мы шыроко пераходзім на шматпольне, задачасовы зынчэннем трохполье, калі шляхам мэліораціі ўцягваем няудобныя землі ў інтэнсіўнае сельскай гаспадарчай карыстаньне і разам з гэтым і да гэтага часу праводзім дадатковае землінадзяленыне беднатаў зямлём, якая перадаецца з лісных і іншых фондаў, не знаходзячыхся да гэтага часу у сельскай-гаспадарчым карыстаньні. Дабіца пашырэння пасеўнай плошчы магчымы не адміністравальнімі мерамі, а ўмелай арганізацыяй цэлага шэрагу гаспадарчых мерапрыемстваў, да якіх належыць сваечасовая здавальненыне беднатаў насенім матар'ялам і іншымі сродкамі вытворчасці, дапамогай беднаце праз камітэты ўзаемадапамогі цягавай сілай, плугамі, угнаенінем. Разам з гэтым арганізацыя шырокага пераходу усей масы сялянства на шматпалёвый севазварты можа каласальна павялічыць пасеўную плошчу. Над грам дзікі кантроль неабходна ўзяць усё землі, якія знаходзяцца ў працоўным карыстаньні, і сачыць за тым, каб яны у максимальна-вялікім процэнце скрыстоўваліся пад пасеў, і калі гэта не праводзіцца — землі пустуюць, дык вырашыць пытаньні аб атабраныні такіх зямель, і перадачы іх тым, хто будзе рацыйнальна, па-гаспадарчаму скрыстоўваць іх.

Мы ніколі яшчэ перад сялянствам востра наставілі пытаньні аб павялічэнні ураджайнасці наших палёў, і некаторыя працоўнікі думаюць, што сам курс нашай сельска-гаспадарчай палітыкі, згодна якому мы разываем жывёлагадоўчы напрамак сельскай гаспадаркі, нібытда аслабаніць нас ад задачы павялічэння ураджайнасці. Апошні пленум ЦК КП(б)Б даў выразную дырэктыву па гэтым пытаньні, якая кажа, што пры нашым курсе на развязвіццё жывёлагадоўлі і інтэнсіўных культур мы павінны дабівацца, пры скарачаныні самой плошчы збожжавых культур, павялічэння іх, галоўным чынам, праз павялічэнне ураджайнасці да такога разьмеру, каб сам баланс збожжавых культур ні ў якім разе не скарачаўся, а, наадварот, з году на год павялічваўся. Саўмі ураджайнасць асноўных культур па БССР, у параўнанні з дарэвалюцыйным часам, такая:

НАЙМЕНЬШЕ КУЛЬТУР	В процентах да 1911-15 г. г.								
	1911-15	1924	1925	1926	1927	1924	1925	1926	1927
Жыта	48,2	46,1	46,8	36,8	41,4	95,6	97,1	80,5	85,9
Аўс	47,1	55,0	51,6	39,2	34,9	116,8	109,6	88,2	74,1
Ячмень	45,9	48,9	50,8	44,7	40,1	106,5	110,7	97,4	88,0
Бульба	45,9	54,7	56,1	63,6	53,5	119,2	122,2	138,6	116,6
Лён (валакно)	30,9	23,6	20,8	15,7	—	76,4	67,3	50,8	—

Пры такім становішчы, калі пры правядзеніі цэлага шэрагу мерапрыемстваў, накірованых да палепшання сельскай гаспадаркі, ураджайнасць не павялічваецца, па-мойму, магчымы абы гэтым гаварыць, як абы зусім ненармальным зьявішчы ў сельскай гаспадарцы, якое мяжуеца з крызісам і занядам сельскай гаспадаркі БССР, пры якім наша капітальныя ўкладаніні ў сельскую гаспадарку недаюць ніякай эфектуўнасці. Складаецца уражанье абы нерэнтабельным скрыстоўланіі намі грашовых сродкаў па сельскай гаспадарцы. Непашырэнне ураджайнасці ў нашай сельскай гаспадарцы адбіваецца на ёя таварнасці, і ня дзіва, што сучасная наша таварнасць ніжэй, чым яна была у дарэвалюцыйны час; бязумоўна, што на гэтым адбівецца значна павялічваючыся пасля рэвалюцыі харчаванье самага сялянства. Зразумела, што нікто і на думае абы тым, каб спажывецкі ўзровень вёскі застаўся такім, якім ён быў у старыя, дарэвалюцыйныя, часы, і самы факт ліквідацыі эксплётатарскіх систэм павінен быў каласальна палепшыцца матар'яльнае становішча бядняцка-серадняцкага сялянства ў параўнанні з дарэвалюцыйнымі часамі, што фактычна і адбылося. Але разам з гэтым павінны разгарнуцца сілы вытворчасці сельскай гаспадаркі так шырока, што пры поўным здавальненіі спажывецкіх запатрабаваньняў вёскі таварныя лішкі павінны значна пашырыцца і поўнасцю забясьпечыцца запатрабаваныі гораду і наших задач экспорту.

Між тым як пакуль што мы маєм усё павялічваючуюся норму харчаванья вёскі і пачаўшыся тормазы ў снабжэнні горада прадуктамі сельска-гаспадарчай вытворчасці і некаторы эры ў плянаў нашага экспорту, што адбівецца на завозе неабходных абсталиванняў, патрэбных для індустрыялізацыі Савецкага Саюзу. Такі ўзрост сельскай гаспадаркі, які пакуль што ідзе ў жывот, нас здаволіць на можа таму, што недахоп прадуктаў сельскай-гаспадарчай вытворчасці, магчымы, адбівецца на рэканструкцыі ўсёя народнай гаспадаркі. Дзеля гэтага пытаньне абы павялічэнні ўраджайнасці і разам з гэтым абы павялічэнні таварнасці зьяўляеца асноўнай праблемай сёняшняга дня у нашай працы па рэарганізацыі сельскай гаспадаркі, і перад сялянствам мы павінны практична ставіць задачу так, што яно павялічэннем ураджайнасці, пашырэннем таварнасці павінна практична дапамагаць індустрыялізацыі Савецкага Саюзу, што роўна пашырэнню нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Асабліва бядняцка-серадняцкое сялянство павінна несыць належную гаспадарчую адказнайсць за нашае сацыялістычнае будаўніцтва і само належным чынам, акрамя іншых задач, павінна клапаціцца аб павялічэнні ўраджайнасці і таварнасці сельскай гаспадаркі да такога разымеру, каб поўнасцю забясьпечыць інтарэсы прымесловасці і экспорту.

Прывядзём параўнанне даных ураджайнасці БССР з Заходня-Эўрапейскімі дзяржавамі:

Ураджай у пуд. з 1 дзесяціны за перыод 1915-22 г. г.

	Жыта	Ячмень	Аўс	Бульба
Б. С. С. Р. ¹⁾	48,2	45,9	17,1	459,0
Бельгія	126,0	180,1	126,0	1121,9
Нямеччына	91,4	104,2	—	760,4
Данія	98,7	146,7	117,4	1008,5
Голландыя	122,1	191,3	130,1	1097,2

Усе прыведзенныя намі Заходнія краіны далёка перагналі нас па ўраджайнасці. Мы перад сабой павінны паставіць, як практичную мэту, дагнаць у бліжэйшыя гады Заходня-Эўрапейскую ўраджайнасць, і наступная данія наших даследчых станцый кажуць, што нам лёгка гэта зрабіці.

¹⁾ Данія па БССР узяты за перыод 1911-15 г. г.

Сяродня ўраджайнасці галоўных с.-г. культур вопытных станцыі БССР (пуд. з 1 дз.).

ПАЗВАЛЬ СТАНЦІЙ	Жытва	Ляёе	Ітамень	Булкі
Прылуцкая (Менск)	77	66	—	765
Турская (Рагачоу)	77	77	90	800
Забалоцкая (Рагачоу)	85	90	—	805
Горашская	101	109	98	983
Магілёўская	71	60	—	802
У Сяродн.	83	80	94	830
Сяродн. урадж. культ. гасп.	105	90	100	1320

Няхай кожная сялянска гаспадарка дасягне такіх ураджаяу, і мы каласальна падешым матар'яльна становішча нашага сялянства і выведзем сельскую гаспадарку з таго крызысу, у якім яна зараз знаходзіцца.

Прауда, і ў самых наших мерапрыемствах па сельской гаспадарцы ёсць прычны, якія могуць адбівца на павялічэнны ўраджайнасці; наприклад, земляўпрадкаванье, бязумоўна, на той іплошы, дзе яно праішло, звязаны фактарам, які затрымовае на некаторы час узрост ураджайнасці, бо перад гэтым сялянства доўгі час на поўнасцю ўжывае угнаеніе, гаспадаркі аслабляючыя капиталам і на маюць мажлівасці поўнасцю запасці сродкамі вытворчасці, разам з гэтym пад сельскагаспадарчес карыстнанне пададаючы слаба апрацованыя і слаба абжытыя землі. Уся, такім чынам, земляўпрадкаванье площа некалькі год будзе даваць паніканую ўраджайнасць, і сельская гаспадаркі на гэтай тэрыторыі будуть гадамі папраўляцца, нібы паслья хваробы. Адначасова з гэтym мы ў нашых беларускіх умовах, пры вялікай колькасці забалочаных і іншых няўдоных зямель, прымушаны ўкладаць значную колькасць сродкаў на такія мерапрыемствы, як мэліорация, земляўпрадкаванье, дзе капитал на хутка звязаецца, і патрабуецца некалькі год для таго, каб укладзенія намі зараз сродкі на гэтых патрэбы далі належную гаспадарчу ёфектунасць. Усё-ж такі, на гледзячы на гэта, мы ад такіх мерапрыемстваў адмаўляцца не будзем, бо бяз іх немагчыма правесыці рэканструкцыю ўсёй сельской гаспадаркі.

Разам з гэтym намі праводзіцца шмат мерапрыемстваў, якія адразу павінны рабіць уплыў на павялічэнне ўраджайнасці, і да якіх датычыцца павялічаны завоз штучнага угнаенія, ачыстка і пратраўліванье насенага матар'ялу, павялічэнне снабжэння вёскі глебаапрацоўваючымі машынамі і прыладамі, узрост жывёлагадоулі, пашыраны пераход сялянства да шматпалёвых севазваротаў, пашырэнне зялёнага угнаенія, лубину Па-мойму, толькі гэтыя мерапрыемствы павінны адразу і значна павялічыць ўраджайнасць нашых палёў, але-ж відаць, што частка гэтых мерапрыемстваў пакуль што праводзіцца месцамі ў такой мінімальнай дозе, што някага ўплыву на павялічэнне ўраджайнасці ня мае, і, відаць, цэлы шэраг памененных мерапрыемстваў ужываючыя не як неабходнае мерапрыемства, якім павінна карыстацца кожная сялянска гаспадарка, а ўжываючыя пакуль, як сродак аграрнаганды.

І да гэтага часу разглядзіцца зернаачыстка, зялёнае і штучнае угнаеніе, пераход да шматпольля, як аграрнаганду, звязаныя з боку наших аграномаў і мясцовых працаўнікоў праступнымі адносінамі да сваіх абавязкаў. Нам цяпер патрэбна больш мерапрыемстваў, а не аграрнаганды, і частка за гэтую аграрнаганду хаваючыя безадказныя пэрсоны, якія нічога на хочуць рабіць і фактычна нікія мерапрыемстваў не праводзяць, а „агарнагандзіруюць“. Калі правядзеным такіх мерапрыемстваў не праводзяць, як шматпольле, аграном павялічыць прыбытковасць сялянскай гаспадаркі, калі пасевам кармовых корняплодоў або палявым травасевам аграном радыкальна палепшиць харчове становішча жывёлы, а ачысткай насенія павялічыць

ураджайнасць, вось такія мерапрыемствы і будуць лепшым сродкам аграрнаганды. Бязумоўна, аграрнагандана месцамі патрэбна, але ні ў якім разе мы не павінны „агарнагандай“ падмяніць неабходнасць цлага шэрагу наших самых неабходных мерапрыемстваў, што месцамі рабіцца і тым самым зрываючыя праца па пашырэнні ўраджайнасці і таварнасці сельской гаспадаркі.

Неабходна на мясцох, як мага шырэй, распрацаваць цэлы шэраг мерапрыемстваў, звязаных з пашырэннем ураджайнасці, як ачыстка насенія, магчыма большае ўжыванье розных відаў угнаенія, пераход на шматпольле і інш., і практычна дабіца максімальнага іх правядзенія сярод сялянства. Разам з гэтym у кожнай акрузе ёсць надзвычайна багатыя і карысныя прыклады высокіх ураджаяў наших даследных станций, саўхозаў, калгасаў, асобных культурных гаспадарак, сялян-даследчыкаў, якія ў практычнай працы акруговым і раённымі установамі не скарыстоўваюцца пры распрацоўцы практычных мерапрыемстваў па сельской гаспадарцы, і іншыя дасягнены застаюцца невядомымі нашаму сялянству, а між тым на прыкладах гэтых гаспадарак трэба ўсяму сялянству практычна паказаць і дабіца высокіх ураджаяў. Тыя мерапрыемствы, праз якія ўжо дабіліся высокіх ураджаяў, павінны стаць масавымі практычнымі мерапрыемствамі ўсяго сялянства. Кожная сялянска гаспадарка, кожная вёска, кожны раён павінен цвёрда вызначыць, на сколькі ён павінен пашырыць ураджайнасць і практычна дабіца гэтага пашырэння. Разам з нізкай ураджайнасцю мы да гэтага часу маём сталы харчовыя крызыс і для нашае жывёлы. Пры жывёлаводным напрамку нашае сельскае гаспадаркі амаль што ў кожнай сялянскай гаспадарцы не хапае самых звычайных і грубых кармоў, такіх, як салома і сена, а апошніяе пры нашай забалочаныя сялянстві бывае самага кепскага гатунку. Праз пашырэнне мэліорациі трэба дабіца таго, каб мы сенам былі забяспечаны поўнасцю, але-ж гэтага мала для развязыцца ў нас малочнага жывёлаводства. Раёны малочнае гаспадаркі, а сюды належыць уся Беларусь, за выключэннем Палесья, павінны зараз пачаць шырокую ўжыванье кармовыя кораныплоды, канюшыну, віку, серадэлу, пачыць арганізацыю штучных пастбішчаў, спробаваць ужыванье сіласаваных кармоў і г. д. Ужыванье ўсіх гэтых культур звязаць з пераходам на шматпольле.

Да гэтага часу ўсё праходзіць стыхійна, выпадкова, дзякуючы чаму і няма рэальных вынікаў. У сёлетнім годзе неабходна ў кожным раёне, сельсавецце вызначыць, колькі будзе пераведзена на шматпольле калгасаў, пасёлкаў, вёсак, колькі будзе высеяна кораныплодоў, канюшыны, віку, серадэлы, і цяпер жа правесыці падрыхтоўчую працу з тым, каб практычна ўсё гэта ажыццяўіць. Непаспяхованае распаўсюджванье новых культур сярод беднатаў часта стараюцца тлумачыць тым, што ў Седнякоў няма належных сродкаў. Па-мойму, гэта ня сур'ёзнае адгаворка, бо на ўсе гэтых культуры дaeца досыць значныя кредиты, і кожны бядняк мае поўную мажлівасць запасціся імі; бядняк толькі ў тым, што сярод беднатаў не правоўлялся належная агранамічнае праца, і бядняк па сваім цемнаце адмаўляўся ад ужыванья такіх культур, якія каласальна павялічыць прыбытковасць яго гаспадаркі.

Усе гэта мажліва зрабішь таму, што кредитных сродкаў па Белсельбанку мы ў сёлетнім годзе накіроувае на сельскую гаспадарку 16.410 т. р., прычым з гэтых сродкаў каля 50 проц. пойдзе на развязыцца і ўзмацненне сацыялістычнага сэктару сельскага гаспадаркі і 50 проц. на непасрэднае аблігуюцьванье індывідуальных гаспадарак. Такім чынам, палітыка фінансавання сельскага гаспадаркі ўзята такая, калі пашырыць калектывізацыю, індустрыялізацыю і капіталізацыю сельскага гаспадаркі. Пры гэтym, каля дадаць да кредиту сродкі, якія асыгнаваны па каштарысу, дык агульнае асыгнаванне ўкладання ў сельскую гаспадарку ў сёлетнім годзе вызначыцца ў суме 24.080.000 р. Ціпер кредиты поўнасцю пераводзяцца на месцы,

Разам з гэтым мы нарыйтоўваем наступныя сродкі вытворчасці: аўсун менш, як в 623,000 пуд., ячменю — 90.000 пуд., канюшыны — звыш 5.410 тонн, серадэлы — 246 тонн, вікі — 1.230 тонн, кораньплодау — 84 тонны, лубіну — 1.328 тонн, ільну-даўгунцу — 879 тонн і па ўгнаеню: супэрфасфату — 5.500 тонн, калійнай солі — 704 тонны, тамасоўкі — 600 тонн, фасфартнай муки — 1.500 тонн, чылійская сэлітры — 32 тонны, сернікілага амонія — 100 тонн, касцянай муки — 80 тонн. З усіх гэтых сродкаў вытворчасці ў нас будзе недахоп па зялёным і штучным угнаені, што пры правядзеныні падрыхтоўкі да вясенняй сельска-гаспадарчай кампаніі трэба мець на ўвазе і замяняць іншымі відамі ўгнаення і больш широка разгарнуць кампанію па нарыйтоўцы лубіну.

Розных машын і прылад мы завозім у Беларусь на суму 8.502.201 р. і лічым, што ў гэтых адносінах насельніцтва будзе поўнасьцю забясьпечана; неабходныя сродкі для крэды, авананса насельніцтва асыгнаваны і пераведзены на месца. Мясцовым установам толькі трэба будзе дабіцца таго, каб калгасы і бядняцка-серадняцкае насельніцтва былі ў першую чаргу і поўнасьцю забясьпечаны сродкамі вытворчасці. У гэтых адносінах кепска справа зьяўляецца ў тым, што на мясцох не падрыхтаваны да рамонту машын і прылад, і неабходна паспяшашаца саўгасам, калгасам, камітэтам узаемадапамогі, саматужнай кааперацыі з арганізацыяй спацыяльных майстэрняў з тым, каб інвэнтар бядняцка-серадняцкіх гаспадарак быў атрамантаваны поўнасьцю.

Такім чынам, усім неабходнымі сродкамі вытворчасці мы будзем забясьпечаны ў больш-менш здавальняючай колькасці.

З асаблівай яскравасцю цяпер высьвітляецца роля вясковых камуністых і камсамольцаў і сялянскага актыву, якія ў мінулай нашай працы па рэканструкцыі сельскай гаспадаркі сябе амаль што зусім ня выявілі арганізатарамі сацыялістычнага земляробства.

Пара агітацыі за новае земляробства прыйшла, цяпер вясковыя партыцы і камсамольцы павінны арганізаваць і паказаць сялянству новае сацыялістычнае земляробства.

Р. Бонч-Осмоловскій.

К вопросу о составлении генерального плана по мелиорации БССР.

В первом номере «Советского Строительства» за текущий год помещена статья К. Решетникова: «Основы построения генерального плана по мелиорации земель и вод». Это одна из первых попыток подвергнуть широкому обсуждению на страницах печати проблемы сложного перспективного планирования, и при том не проработанного уже планирования, а того, которое еще предстоит разработать. Этот переход к публичному обсуждению проблемы предстоящего планирования, особенно в области составления генеральных планов, необходимо приветствовать.

Над разработкой перспективных пятилетних планов по различным отраслям народного хозяйства Госплан БССР и другие Наркоматы и учреждения Белоруссии работают уже более 2 лет. Методы, приемы и содержание этой перспективной работы более или менее выяснились и основились. В области же генерального планирования работы в Белоруссии еще не начинались, и приемы и методы этой последней далеко не ясны. Потребность практической деятельности раньше всего выдвинула задачу составления генерального плана по мелиорации БССР. Поэтому предварительное обсуждение вопросов, связанных с разработкой этого первого для БССР генерального плана, приобретает особый интерес и значение в деле нашей плановой работы.

Тов. Решетников мотивирует необходимость составления генерального плана тем соображением, что лишь на основе его пятилетние планы, а в конечном счете и годовые производственные, будут наилучшим образом отражать действительные запросы и требования народно-хозяйственной жизни. В основе это, конечно, верно, но взаимоотношения между этими видами планов гораздо сложнее.

Например, при построении пятилетнего перспективного плана мы стремимся определить лишь возможные достижения по пути к определенной цели. Сам же по себе пятилетний срок по отношению к развитию народного хозяйства является настолько незначительным временем, что в течение его невозможно ожидать по основным вопросам, каких-либо определенно законченных качественных достижений или изменений. Построение же генерального плана, наоборот, в основном следует уже базировать на определенно достигнутых качественных изменениях, составляющих определенные этапы народно-хозяйственной жизни. В этом основное различие подхода к этим двум видам перспективного строительства. Первое из них — пятилетнее строительство — исходит из существующего положения хозяйства с прогрессивными изменениями такового в рамках реально возможных достижений в предположенный срок, генеральное же планирование должно базироваться на определенно достигнутых результатах, на закоченных крупных строительствах, также реальных, конечно, для намеченного срока.

В области же мелиорации БССР вопрос ставится еще резче. Переход к генеральному плану определяет собою принципиально не только другой метод построения плана, но также и изменение подхода к мелиоративному строительству вообще, изменение принципиальных основ мелиоративной политики. Поэтому основы построения генерального плана по мелиорации должны быть особенно четко поставлены.

До сих пор составление производственных и перспективных планов гидротехнической мелиорации производилось путем подбора отдельных